

Мэтафарычныя асацыяцыі слова паўзьдзейнічалі на выбар назвы артыкула пра месца расстрэлаў. Слова стала вядомае ўва ўсім съвеце.

Камуністы некалькі разоў пачыналі перагляд справы пра *Курапаты*, зьбіralі мяхі хлусьні, але хлусьня не дапамагала. Памятаю, адзін хлус напісаў нават успаміны, як ён вайной быццам бы прайжджаў каля Менску і добра памятае, што бачыў дарожны ўказальнік „*Курапаты*“.(Ува ўрочышча быў указальнік, значыцца.)

Курапаты — слова-съмерць, слова-жах, „ваше слово, товарищ маузер“, магільны помнік расейскаму камунізму.

Курорт

Даніл Альпяровіч

„Еду на курорт“, „быў на курорце“ — гэтыя слова рэдка каму за савецкім часам удавалася вымавіць без інтанацыяў гордасці за сябе і нейкай асаблівай значнасці, хоць бы ўва ўласных вачах.

Слова гэтае нямецкага паходжаньня (*Kurort* літаральна азначае „месца лячэння“).

Да паездкі на *курорт* рыхтаваліся, як да вясельля, — пасълядоўна і цэлы год. Зьбіralі гроши, шыкавалі строй „на выхад“ — каб было ў чым прайсьціся ўвечары па набярэжнай — сябе паказаць, на іншых паўзірацца. Каб усё было ня горш, як гаворыцца, чым у людзей. Пры словах Ялта, Сочы альбо Алушта мроілася бестурботнае таварыства *курортнікаў-хаўрусынікаў*, ласкавае, бясконцае мора, бясхмарнае неба, пальмы, рэкі смачнага таннага віна, экзатычная садавіна. Ну і, зразумела, шпаркі і салодкія заляцаныні, пацалункі пад месяцам і любосныя перамогі. Бяз бою...

А пад канец — абмен адрасамі, абяцанкі пісаць і расстаныні бязь сылёзаў і ўзаемных папроکаў.

Курортнікі дзяяліся на так званых „арганізаваных“ — тых, хто прыехаў на пущёўку ад прафкаму — і на „дзікуноў“. Арганізаваныя жылі ў санаторыях альбо пансіянатах — старанна наведвалі розныя водныя альбо гразевыя працэдуры, карацей — папраўлялі, як кажуць, здароўе. „Дзікунамі“ называлі тых, хто здымаў за рубель-паўтара на суткі ложак дзе-небудзь у альтанцы, павеці альбо нават на паддашку. А то й непадалёк ад прыбіральні. Такі *курортнік* выстойваў даўжэйшыя чэргі ў сталоўку па сумна вядомыя катлеты з макаронамі, якія ні выглядам, ні смакам не нагадвалі ні першага, ні другога, але на жыццё не наракаў. Ён жа быў „на курорце“! Вось толькі раз-пораз тачыў „дзікуна“ чарвяк непакою — як „дастасць“ (хоць бы зь пераплатай) білет на зваротны шлях і ў пару патрапіць дадому. Заводзілі карысныя знёмы, шукалі „блат“... і знаходзілі.

Успамін пра наведаныне *курорту* нярэдка заставаўся адным з самых моцных уражаньняў усяго жыцця, у адным шэрагу зь першым қаханьнем, службай у войску альбо, безь перабольшаньня, зь вяртаньнем з фронту. „Вось калі я быў на курорце...“, — пачынаў часцяком мой цесьць-вэтэрэн знаёмую ўсім нам распавяданку-хвальбу, як яму, інваліду вайны, аднойчы далі „гарашчу“ — гэта значыць, нікім своечасова не набытую пущёўку на *курорт*... Далі, між іншым, бясплатна...